

ПРАЛЕТАРЫІ УСІХ КРАІН, ЯДНАЙЦЕСЯ!

ГОМЕЛЬСКІ УНІВЕРСІТЭТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ
І ПРАФКОМАУ ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАўНАГА УНІВЕРСІТЭТА

№ 15 (539) | Субота, 30 красавіка 1983 года | Газета заснавана ў верасні 1969 года. Выходзіць раз у тыдзень | Цана 2 кап.

СЛАЎНЫ ПЕРШАМАЙ

Свята вясны, працы, міру — Першае мая — прыходзіць да нас у яркім цвіценні, у чырвані сцягоў, каларовых ліюмінацыях. На Краснай плошчы ў Маскве — галоўнай плошчы краіны, у гарадах, сёлах, у кожным куточку нашай Радзімы пройдуць у святочных калонах Першамайскай дэманстрацыі савецкія людзі. Яны будуць рапартаваць аб сваіх працоўных перамогах, поспехах у камуністычным будаўніцтве.

У Дзень міжнароднай салідарнасці працоўных выходзіць на вуліцы і плошчы людзі на ўсіх кантынентах, каб прадэманстраваць палітычную згуртаванасць, братэрства ў барацьбе супраць імперыялізму, за мір, дэмакратыю і сацыялізм. З'яднанне ўсіх рэвалюцыйных сіл сучаснасці, пралетарскі інтэрнацыяналізм, салідарнасць працоўных аказваюць вялікі ўплыў на сусветныя сацыяльныя працэсы, на змест і развіццё міжнароднага жыцця.

У нашы дні няма больш важнай жыццёвай задачы, чым захаванне міру на зямлі, спыненне гонкі ўзбраенняў, прадукцыйнае сусветнае ядзернай вайны. Праграма міру на 80-я гады, распрацаваная XXVI з'ездам КПСС, знаходзіць усё больш і больш прыхільнікаў сярод народаў свету. «Абараніць мір на зямлі» — з такім лозунгам выйдуча на Першамайскую дэманстрацыю ў многіх краінах свету людзі добрай волі. Неразрывнымі вузламі салідарнасці, братэрства звязаны працоўныя краіны сацыялістычнай садружнасці. Аб поспехах у будаўніцтве сацыялізму раскажуча іх святочныя калоны. У дзень Першамай яшчэ вышэй падымаюць над планетай людзі працы сцяг пралетарска-

М. СТАРАВОЙТАЎ,
сакратар парткома ГДУ

га інтэрнацыяналізму, дэманструючы сваю рашучасць змагацца за сацыяльную справядлівасць, за мір, за лепшую будучыню чалавецтва.

Ёсць аб чым рапартаваць Першамаю і калектыву нашага ўніверсітэта — вядучай вышэйшай навучальнай установы Беларускага Палесся. Пад кіраўніцтвам рэктарата і партыйнага камітэта, пры актыўным садзейнічання грамадскіх арганізацый многае зроблена для далейшага ўдасканалвання вучэбна-выхаваўчага працэсу, павышэння якасці ведаў будучых маладых спецыялістаў. Вялікія намаганні накіроўваюцца на ўмацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы ўніверсітэта, пашырэнне і паглыбленне навуковых даследаванняў, укараненне іх вынікаў у практыку.

Важнымі праграмнымі дакументамі да дзеяння сталі рашэнні майскага (1982 г.) і лістападаўскага (1982 г.) Пленумаў ЦК КПСС. Універсітэцкі калектыву поўны рашучасці аказваюць яшчэ больш дзейную дапамогу работнікам сельскай гаспадаркі ў паспяховым ажыццяўленні пастаўленых перад імі задач, звязаных з выкананнем Харчовай праграмы. Свой уклад у важную справу ўносяць студэнцкія атрады, а таксама выкладчыкі і супрацоўнікі. Будуць распрацоўвацца навуковыя рэкамендацыі па павышэнню ўраджайнасці сельскагаспадарчых культур і сенажаці, па больш эфектыўнаму выдзяненню гаспадаркі.

Першамайскае свята мы сустракаем з асаблівым пацупцём. Яно выклікана тым пат-

рыячым і працоўным уздымам, з якім адзначалі 113-ю гадавіну з дня нараджэння стваральніка Камуністычнай партыі і першай у свеце Краіны Саветаў, правадыра сусветнага пралетарыяту Уладзіміра Ільіча Леніна. Па традыцы да гэтай даты быў прымеркаваны Усеагуны камуністычны суботнік. Актыўны ўдзел прынялі ў ім і члены ўніверсітэцкага калектыву. Яны шмат зрабілі для таго, каб сёння ардэаносны Гомель быў яшчэ больш чыстым і прыгожым.

Працоўная вахта суботніка працягнецца да 15 мая. Студэнты асвоіць яшчэ значны аб'ём капіталаўкладанняў на важнейшых новабудовлях горада.

Разам са здзейсненым мы думаем і аб заўтрашнім дні. Абавязак студэнтаў — самым старанным чынам рыхтавацца да прадстаячай залікова-экзаменацыйнай сесіі, выкладчыкам, супрацоўнікам, гаспадарчому персаналу — дамагацца найвышэйшых паказчыкаў у сваёй дзейнасці, як таго патрабуюць ад нас рашэнні лістападаўскага (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, змагацца за няўхільнае ўмацаванне працоўнай і выканаўчай дысцыпліны, узорны парадак.

Хочацца ў гэты перадсвяточны дзень ад імя ўсяго калектыву ГДУ выказаць цвёрдую ўпэўненасць, што тыя адказныя задачы, якія цяпер ставіць партыя і ўрад перад вышэйшай школай, нам будуць пад сілу.

З Першамайскім святам Вас, дарогія таварышы! Новых Вам здзяйсненняў для далейшага росквіту любімай Радзімы, павышэння дабрабыту савецкіх людзей!

НЯХАЯ ЖЫВЕ 1 МАЯ — ДЗЕНЬ МІЖНАРОДНАЙ САЛІДАРНАСЦІ ПРАЦОЎНЫХ У БАРАЦЬБЕ СУПРАЦЬ ІМПЕРЫЯЛІЗМУ, ЗА МІР, ДЭМАКРАТЫЮ І САЦЫЯЛІЗМ!



ПРЫСВЕЧАНЫ У. І. ЛЕНІНУ

Кафедра нямецкай і французскай моў правяла вечар-віктарыну, прысвечаную 113-й гадавіне з дня нараджэння У. І. Леніна. Яна праходзіла ў святочнай, прыўзнятай атмасферы. Аўдыторыя, дзе адбыўся вечар-віктарыя, была таматычна аформлена студэнтамі гісторыка-філалагічнага факультэта і падрыхтоўчага аддзялення.

Прагучалі запісанія на стужку, пласцінкі прамова У. І. Леніна «Што такое Савецкая ўлада», любімыя песні Ільіча. Сваё веданне нямецкай мовы студэнты паказалі ў віктарыі, якая складалася з раздзелаў: «Ленін і Германія», «Ленін і музыка», «Ленін і літаратура», «Вобраз Леніна ў беларускім выяўленчым мастацтве».

Вершы нямецкіх паэтаў аб Леніне прачыталі студэнткі групы Р-32 гісторыка-філалагічнага факультэта Святлана Швец, Трэцякуршца Гітфіла Ірына Герасімава зрабіла пераклад з нямецкай мовы верша І. Бехера аб Леніне «Ен свет абудзіў». Студэнтка беларускага аддзялення Волга Левацова і Ната Леўчанка з групы Г-21 чыталі на вечарыні сваіх савецкіх паэтаў аб Леніне на нямецкай мове.

Праграма вечара ўключала даклады «Ленін і музыка», «Вобразы У. І. Леніна ў беларускім выяўленчым мастацтве». З імі выступілі слухачка падрыхтоўчага аддзялення Тамара Казлянок, трэцякурсніца гісторыка-філалагічнага факультэта Ала Какурына і Марыя Рэўзіна. Іх выступленні суправаджаліся музычным афармленнем — любімымі творамі Ільіча.

У віктарыі самы актыўны ўдзел прынялі студэнткі групы Р-21 Ірына Лутаўская, Тамара Грыбава, Святлана Лобчанкоўская, Святлана Курака, Тацыяна Варобей і Вера Чашэйка з аддзялення беларускай мовы і літаратуры. Яны паказалі добрыя веды па нямецкай мове.

Цікава і своесабіста праходзіла віктарыяна — суправаджалася дэманстрацыяй праз эпідыяскоп пашогак з памятнымі месцамі ГДР, звязанымі са знаходжаннем у іх У. І. Леніна.

За актыўны ўдзел у вечары-віктарыі многія студэнты былі ўзнагароджаны граматамі і прызамі.

А. БРАЖЭўСКАЯ, выкладчыца кафедры нямецкай і французскай моў.

АБ СВАТОЧНЫХ УРАЧЫСТАСЦЯХ

Сёння ў актавай зале адбудзецца ўрачыстае пасаджэнне выкладчыкаў, супрацоўнікаў, студэнтаў і аспірантаў ўніверсітэта, прысвечанае Дню міжнароднай салідарнасці працоўных — 1 Мая.


У праграме — доклад, святочны канцэрт. Пачатак — у 19 гадзін.

Заўтра калектыву ўніверсітэта прыме ўдзел у гарадской святочнай дэманстрацыі. Неабходна сабрацца на факультэтах да 8 гадзін 30 мінут. Пастраенне ў калоны — каля галоўнага корпуса і корпуса № 1 да 9 гадзін.

РЭКТАРАТ, ПАРТРОМ, ПРАФКОМ, КАМІТЭТ ЛКСМБ.

Да 165-годдзя з дня нараджэння К. Маркса

Карл Маркс і рэвалюцыйная Беларусь



Вядома, што і Карл Маркс, і Ф. Энгельс добра ведалі рускую мову, чыталі рускія кнігі і са спачуваннем сачылі за рэвалюцыйным рухам у Расіі. Таму нам дарэгія старонкі жыцця Маркса, звязаныя з Расіяй і Беларуссю. Так, і Беларусь прыцягвала пільную ўвагу пралетарскіх правадыроў. К. Маркс належаў да тых нямногіх вучоных Захаду, хто ў сярэдзіне XIX стагоддзя прызнаваў беларускую нацыянальнасць і паслядоўна адстойваў права беларусаў на самавызначэнне. Есць звесткі аб тым, што Маркс звяртаўся да гісторыі і фактаў сучаснага яму жыцця беларусаў пры распрацоўцы нацыянальнага пытання, праблем агульнадэмакратычнага руху, пры вызначэнні сваіх адносін да спрэчак аб рускай зямельнай абшчыне.

У К. Маркса ёсць напамін аб Беларусі і ў яго работах, прысвечаных аналізу рэформы

1861 года і яе вынікаў. Маркс неаднаразова прыводзіў прыклады бязвыхаднай галечы і заняволення беларускага сялянства.

Вялікі мысліцель чэрпаў звесткі аб Беларусі з пісьмаў і асабістых гутарак з нашымі сучаснікамі. Ён, у прыватнасці, сустракаўся з рэвалюцыйным народнікам М. К. Судзілоўскім, які быў вымушаны эміграваць у Лондан ад праследванняў царскіх улад. З Марксам мела гутарку пражыўшая доўгія гады ў Беларусі ўдзельніца Парыжскай камуны А. В. Корвін-Крукоўская. У 1871 годзе адбылося асабістае знаёмства, якое перарасло ў моцную дружбу, правадыроў Інтэрнацыянала і генерала Парыжскай камуны ўраджэнца Брэстчыны В. Врублеўскага. Высока цаніў К. Маркс і сакратара Рускай секцыі Інтэрнацыянала барысаўчанина А. Д. Трусава і выдатных беларускіх рэвалюцыянераў І. І. Грыньвіцкага і Г. П. Ісаева. У пісьме Ж. Лонге 11 красавіка 1881 г. К. Маркс назваў гэтых рэвалюцыянераў людзьмі сапраўды гераічнымі. Дзякуючы К. Марксу і Ф. Энгельсу перадачы вопыт вызваленчай барацьбы беларускіх працоўных ужо з 40-х гадоў XIX стагоддзя становіцца агульнаеўрапейскім здабыткам.

Сто паснаццаць гадоў прайшло з дня выхату ў свет першага тома «Капітала» К. Маркса. Першы яго пераклад быў на рускую мову. Аднак мала хто ведае, што яшчэ пры жыцці Ф. Энгельса, які раз у той перыяд, калі ён займаўся падрыхтоўкай да друку і выдана другога і трэцяга тамоў бяспечнай працы свайго сабра І. І. Паліцкага, «Капітал» быў перакладзены ў Мінску. Ініцыятарам і выканаўцамі гэтага перакладу былі нашы землякі Е. А. Гурвіч і Л. М. Зак.

«...не падумаюць таксама, што я не цаню Маркса і яго

матэрыялістычнага разумення гісторыі, так як і ўсіх выдатных частак яго тэорыі. Ведаў, сустракаўся, гаварыў з ім». Гэтыя словы належаць ураджэнцу Маргліва Мікалаю Жанстанінавічу Судзілоўскаму, чалавеку вельмі цікавага лёсу, аднаму з нямногіх беларусаў, якія асабіста ведалі К. Маркса. Эдзіўляючае жыццё пражыў гэты чалавек: змагаўся разам з балгарамі супраць турэцкага прыгнёту, быў адным з заснавальнікаў сацыялістычнага руху ў Румыніі, працаваў урачом у ЗША, прапагандаваў марксізм, рыхтаваў рэвалюцыю на Гавайскіх астравах... І ўсёды, дзе б ні быў наш зямляк, ён нес лямбду свет марксізму.

Вясню 1870 года К. Маркс канчаткова прыйшоў да вываду аб непазбежнасці «грандыёзнай сацыяльнай рэвалюцыі» ў Расіі. Гэта навуковае прадбачанне было зроблена за паўтара месяца да нараджэння творцы Вялікага Кастрычніка У. І. Леніна.

«Генеральны вывад з усяго вучэння Маркса, — падкрэсліў у сваім дакладзе, прысвечаным 165-годдзю з дня нараджэння і 100-годдзю з дня смерці К. Маркса член Палітбюро ЦК КПСС В. Н. Панамароў, — заключаецца ў непазбежнасці перамогі сацыялізму і камунізму. Мы па праву ганарымся тым, што першая пераможная сацыялістычная рэвалюцыя адбылася ў нашай краіне, што шлях да сацыялізму пракаля чалавецтву расійскі пралетарыят, кіруемы ленінскай партыяй».

І сёння ў авангардзе сіл міру і прагрэсу ідуць народы Савецкага Саюза, у тым ліку і наш, беларускі, якому К. Маркс яшчэ на зары рэвалюцыйнага рабочага руху Расіі прадказваў вялікую будучыню.

В. ШЫХУЦІН,
асістэнт кафедры
філасофіі.

АДДАНЫЯ ВЯЛІКАЙ СПРАВЕ

Нам дарага ўсё, што звязана з жыццём К. Маркса, з яго барацьбой за лепшую будучыню чалавецтва. Аб гэтым сведчаць студэнцкія канферэнцыі, якія праходзяць на факультэтах універсітэта.

Пад кіраўніцтвам выкладчыцы кафедры філасофіі Т. Т. Галесвай на чацвёртым курсе біяфака днём адбылася канферэнцыя «Грамадска-палітычная дзейнасць дачок К. Маркса», прысвечаная 165-годдзю з дня нараджэння вялікага мысліцеля і рэвалюцыянера.

Дачкі К. Маркса Жэніі, Лаура і Элеанора адносяцца да выдатнага атрада тых гораца адданых сваёй справе камуністаў, якія неслі вучэнне марксізму працоўным усяго свету. Кожная з іх ішла сваім асаблівым шляхам, унесла паслыны ўклад у гісторыю рабочага і грамадскага руху свайго часу. Іх шлях быў цярплівым, цяжкім, але аднойчы стаўшы на гэты шлях, ніводная не збочыла з яго.

Змястоўныя, цікавыя даклады, з якімі выступілі на канферэнцыі чэцвёртакурсыні Т. Дашкоўская, С. Багдановіч, У. Кузняцоў,

аўтар гэтых радкоў, яшчэ раз паказалі, што дачкі К. Маркса былі сапраўднымі змагарамі за справу рабочага класа, стойкімі, вернымі, адданымі таварышамі свайго бацькі, яго сябра і паплечніка Ф. Энгельса. Дзякка дэталёва і падрабязна раскажаць аб усіх падзеях іх жыцця, але нават кароткі агляд дае існае ўяўленне аб жыцці гэтых жанчын, іх грамадска-палітычнай дзейнасці, дае магчымасць абмяляваць іх вобразы, энергію, мужнасць, мэтанакіраванасць, любоў да людзей, адданасць вялікай справе бацькі.

Усё іх жыццё з'яўляецца выдатным прыкладам прычэповасці, самааданасці, бескарысці, чэснасці і бяспрашша. І многія каленні, звяртаючыся ў памяць да тых дэвіз далёкага мінулага, з удзячнасцю ўспамінаюць барацьбітоў за перамогу ідэй навуковага камунізму, і сярод іх — Жэніі Лонге, Лауру Лафарг і Элеанору Маркс-Эвельнг, дачок Вялікага Маркса.

С. ПУЗЫНЯ, студэнтка
4-га курса біяфака.

ЭКАНАМІЧНАЕ ВУЧЭННЕ К. МАРКСА І СУЧАСНАСЦЬ

Мы жывём у эпоху, якая пацвердзіла глыбокую правату, сілу і жыццёвасць вялікага вучэння К. Маркса. Ён адкрыў аб'ектыўныя законы развіцця грамадства і стварыў навуку аб тым, як пралетарыату разам з іншымі працоўнымі змагацца і перамагчы капіталізм, які будаваў новае сацыялістычнае грамадства. Маркс даў матэрыялістычнае тлумачэнне ходу сусветнай гісторыі, распрацаваў вучэнне аб развіцці і змяненні грамадска-эканамічных фармацый. Ён стварыў навуковую палітычную эканомію: адкрыў крыніцу ўзбагачэння буржуазіі — прыбавачную вартасць, раскравіў таямні і механізм эксплуатацыі працоўных пры капіталізме і даказаў непазбежнасць яго рэвалюцыйнага зваржэння. К. Маркс абгрунтаваў гістарычную місію рабочага класа, які быў закліканы знішчыць капіталізм і ўзвясці будаўніцтва сацыялізму. Ён выпрацаваў строга навуковы дыялектычна-матэрыялістычны метад даследавання прыроды і грамадства, метадапазію пралетарскага класавага пазнання грамадскіх працэсаў і падзей.

У сваёй геніяльнай працы «Капітал» К. Маркс сфармуляваў асноўны эканамічны закон капіталізму — закон вытворчасці і прысваення капіталістамі прыбавачнай вартасці — крыніцы даходаў усіх эксплуатацыйных класаў у палітычным грамадстве. Ён выстыяў усеагульны закон капіта-

лістычнага накаплення, у адпаведнасці з якім па меры накаплення капіталу адбываецца рост багаццяў і ўсебуддзя капіталістаў на адным полюсе і пагаршэнне становішча пралетарыату — на другім. Адначасова К. Маркс ускрыў асноўную супярэчнасць капіталізму — супярэчнасць паміж грамадскім характарам капіталістычнай вытворчасці і прыватным спосабам прысваення яго вынікаў.

Марксісцкае вучэнне прымяняльна да новых эканамічных і палітычных умоў канца XIX — пачатку XX стагоддзя развіў У. І. Ленін, які стварыў тэорыю імперыялізму і сацыялістычнай рэвалюцыі.

Сучасны імперыялізм нельга зразумець, не абіраўчыся на марксісцка-ленінскае вучэнне. У пяцёршні час узмацавання эксплуатацыі рабочага класа і ўсіх працоўных капіталістычных краін, хаця гэта эксплуатацыя прыняла дзяржаўна-капіталістычны характар, вельмі пашырылася беднасць паміж багаццем і беднасцю. У багацейшай капіталістычнай краіне — ЗША — 32 мільёны чалавек (14 прац. насельніцтва) жывуць ніжэй афіцыйнай рысы беднасці, звыш двух мільянаў амерыканцаў з'яўляюцца бяздомнымі. Армія беспрацоўных у развітых капіталістычных краінах перавысіла 30 мільянаў чалавек. Яшчэ больш пагаршае становішча людзей інфляцыя. Капіталізм даўно стаў ладам, які пазбаўлены будучыні.

У сучасных умовах рэзка абвострыліся яго ўнутраныя і знешнія супярэчнасці, паглыбіўся агульны крызіс капіталізму. У барацьбе супраць аджыўшага старога век капіталізму аб'ядноўваюць свае намаганні сусветная сацыялістычная сістэма, міжнародны камуністычны, рабочы і нацыянальна-вызваленчы рух.

Генеральны вывад з усяго вучэння К. Маркса заключаецца ў непазбежнасці перамогі сацыялізму і камунізму. У аснову сацыялістычнага будаўніцтва ў СССР былі пакладзены ідэі, выказаныя Марксам і ператвораныя ў цэласную сістэму У. І. Леніным. Гэта, перш за ўсё, утварэнне сацыялістычнай дзяржавы, карэнныя сацыяльна-эканамічныя і культурныя пераўтварэнні краіны, абарона заваёў сацыялізму. Новы лад наглядна дэманструе свае перавагі перад капіталізмам ва ўсіх сферах жыцця.

К. Маркс падкрэсліваў, што асновай эканамічнай сістэмы сацыялізму будзе грамадская ўласнасць на сродкі вытворчасці, Вялікія дзясятнікі СССР у галіне эканомікі і іншых сферах жыцця сталі матчынымі толькі ў ходзе развіцця і ўмацавання дзявох форм сацыялістычнай грамадскай ўласнасці — агульнанароднай і калгасна-нааператывнай. Восем чаму ашадныя, гаспадарчыя адносіны ўсіх да грамадскай маёмасці, памнажэнне багацця нашага грамадства было, ёсць і будзе

найпершым абязкам кожнага савецкага чалавека.

Класікі марксізму-ленізму прадбачылі, што сацыялізм забяспечыць хуткі ўздым вытворчых сіл з мэтай няўхільнага павышэння народнага дабрабыту і стварэння ўмоў для ўсебаковага развіцця асобы. Вялікае значэнне К. Маркс, Ф. Энгельс і У. І. Ленін надавалі няўхільнаму росту прадукцыйнасці грамадскай працы — асноўнаму фактару павелічэння вытворчасці прадукцыі. Прычым, ва ўсіх галінах эканомікі неабходна аперэджэнне росту прадукцыйнасці працы над ростам яе аплаты. Барацьба за высокую прадукцыйнасць працы, за павышэнне эфектыўнасці вытворчасці, прыводзіць да эканоміі часу ў мэтах найбольш поўнага задавальнення грамадскіх патрэб.

Характэрныя агульныя рысы і адрозненні дзвюх фаз камуністычнага спосабу вытворчасці, класікі марксізму-ленізму паказалі аб'ектыўную неабходнасць размеркавання матэрыяльных выгодаў пры сацыялізме ў адпаведнасці з колькасцю і якасцю затрачанай працы. Генеральны сакратар ЦК КПСС тав. Ю. У. Андропоў падкрэсліў: «Праца і толькі праца, яе рэальныя вынікі, а не чыё-небудзь суб'ектыўнае жаданне або добрая воля павінны вызначаць узровень дабрабыту кожнага грамадзяніна. Такі падыход поўнасцю адказвае

і духу, і зместу Марксовых поглядаў на размеркаванне поўнага сацыялізму».

К. Маркс упершыню сфармуляваў закон адпаведнасці вытворчых адносін характару і ўзроўню развіцця прадукцыйных сіл. Хаця пры сацыялізме не можа быць антаганістычных супярэчнасці паміж дзвюма бакамі грамадскай вытворчасці, вытворчыя адносіны могуць адставіць ад узроснага ўзроўню прадукцыйных сіл. У гэтых умовах неабходна ўдасканалваць вытворчыя адносіны, прыводзіць іх у адпаведнасць з дасягнутым узроўнем прадукцыйных сіл. Гэтай задачай у сучасных умовах поўнасцю адказваюць мерапрыемствы, якія праводзяцца ў нашай краіне па ўдасканалванню кіравання эканоміяй, паліпавышэння гаспадарчага механізму. Павышэнне эфектыўнасці вытворчасці і якасці работы ва ўсіх галінах і звоньх народнай гаспадарыі, арыентацыя на высокую канчатковы народнагаспадарчыя вынікі, дынамічнае развіццё ўсёй эканомікі і асабліва аграрна-мысловага комплексу будучы садейнічаць сплываюму развіццю прадукцыйных сіл і вытворчых адносін грамадства развітога сацыялізму.

Само жыццё пастаянна паказвае гістарычную правільнасць эканамічнай тэорыі і ўсяго вучэння Карла Маркса.

У. БОНДАРАЎ,
загадчык кафедры
палітэканоміі, дацэнт.

5-га мая —
Дзень друку

МАГУТНАЕ СЛОВА



Мы — інтэрнацыяналісты

ЗНАЙШЛІ НОВЫХ СЯБРОЎ

Сёння немагчыма ўявіць нашу жыццё без газет, часопісаў. Кожны дзень разгортваюць савецкія людзі свежыя, яшчэ з пахам друкарскай фарбы вумары перыядычных выданняў, каб даведацца аб навінах у нашай краіне і ў свеце, прачытаць аб поспехах савецкіх людзей у камуністычным будаўніцтве, аб важнейшых міжнародных падзеях.

Савецкі друк, які бярэ свой пачатак з ленинскай «Іскры» і газеты «Правда», выконвае высокую місію — з'яўляецца калектыўным прапагандыстам, агітатарам і арганізатарам мас. Газеты, часопісы, кнігі Савецкага Саюза нясуць чытачам усеабдымную праўдзівую інфармацыю аб стваральнай дзейнасці народаў нашай краіны, раскрываюць лепшыя рысы савецкага чалавека, выхаванага Камуністычнай партыяй патрыятам і інтэрнацыяналістам. Вялікі і адказныя задачы савецкага друку — глыбока растлумачыць шырокім масам працоўных рашэнні з'ездаў КПСС, унутраную і знешнюю палітыку нашай дзяржавы, важныя тэарэтычныя палажэнні і актуальныя праблемы развіцця сацыялізму.

Друк заклікае аналізаваць і распаўсюджваць перадавы вопыт, ускрытваць вялікія рэзервы нашай эканомікі і ставіць іх на службу пяцігодні, падтрымліваць патрыятычныя ініцыятывы працоўных, смела ўскрытваць недахопы, якія перашкаджаюць нашаму руху наперад.

Слова савецкага друку аўтарытэтна гуцьць і на ўсіх кантынентах. Дзень Друку — свята не толькі прафесіянальных журналістаў, але і пазаштатных аўтараў, якія з'яўляюцца надзейнымі памочнікамі друкавых органаў.

З 1969 года выходзіць наша шматтыражная газета «Гомельскі ўніверсітэт», актыўны ўдзел у выпуску якой прымае пазаштатны аўтарскі актыву — выкладчыкі, супрацоўнікі студэнты ўніверсітэта. Сёння мы хочам падзякаваць актывістам нашай шматтыражкі — сакратару камітэта камсамола ўніверсітэта С. Аўсееву, прэзідэнту Клуба інтэрнацыянальнай дружбы ГДУ, студэнты матэматычнага факультэта Л. Царовай, членам КіДа, студэнткам гістфака А. Кебец, Т. Даўгун, трэіякурсыкам гэтага ж факультэта В. Лютынскаму і В. Казлоў, пяцікурсніцы фізфака Н. Самуілік, дацэнту кафедры педагогікі і псіхалогіі Л. М. Сечку, загадчыку кафедры гідргеалогіі і інжынернай геалогіі М. А. Жураўлю, супрацоўніку навукова-даследчай лабараторыі сістэмнага праграміравання С. Вадрунову і інш. Віншваем іх і ўсіх чытачоў газеты з Днём друку, чакаем новых цікавых публікацый на старонках нашай газеты!

«Адстаць мір — няма цяпер больш важнай задачы ў міжнародным плане для нашай партыі, нашага народа, ды і ўсіх народаў нашай планеты». У гэтай справе асаблівае ролю адыгрывае студэнцкая моладзь краіны. Яна праводзіць тыдні барацьбы за мір, разабраенне, нацыянальнае незалежнасць і вызваленне ад каланіялізму народаў краін Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі, фестывалі дружбы народаў СССР, міжвузаўскія злёты Клубаў інтэрнацыянальнай дружбы.

Адзін з такіх злётаў праходзіў нядаўна ў Казанскім дзяржаўным ўніверсітэце імя У. І. Леніна. Члены Клуба інтэрнацыянальнай дружбы і салідарнасці КДУ запрасілі на яго сотні гасцей з розных гарадоў краіны — Рыгі, Сыктывура, Куйбышова, Саранска, Волагды, Хабарўска, Махачкалы... Прыняць удзел у рабоце злёту патраўнілі і нам, прадстаўнікам КіДа ГДУ. Злет гэты быў асабліва — КіДіСу Казанскага ўніверсітэта споўнілася 10 гадоў.

Чыльскія падзеі 1973 года ўсхвалявалі моладзь нашай краіны. Тады некалькі энтузія-

таў КДУ сабраліся разам, каб абмеркаваць пытанне аб утварэнні агульнаўніверсітэцкага Клуба інтэрнацыянальнай дружбы. Яны пачалі наладжваць пераліску са студэнтамі краіны, арганізавалі маршы міру, навукова-тэарэтычныя канферэнцыі па інтэрнацыянальных пытаннях, палітычныя дыскусіі... Цяпер у Клубе працуе ўжо 25 секцый і аддзелаў: савецка-чэхаславацкай дружбы, дружбы СССР — ГДР, савецка-індыяцкай дружбы і г. д. Усяго ў КіДіСе — звыш 500 членаў і кандыдатаў. Сярод іх — студэнты з ГДР, В'етнама, КНДР, Кубы, Афганістана, якія вучацца ў Казанскім ўніверсітэце.

За сваю актывную дзейнасць КіДіС узнагароджаны Ганаровай граматай Савецкага камітэта абароны міру, Дыпламам Міжнароднага Саюза студэнтаў.

У праграме злёту быў вечар інтэрнацыянальнай дружбы, прысвечаны 100-годдзю з дня нараджэння чэшскага пісьменніка Я. Гашка. Віктарына аб Чэхаславацкі была цікавай і захапляльнай, і мы мелі магчымасць паказаць свае веды аб братняй сацыялістычнай краіне.

На наступны дзень усе сабраліся ў антавай зале ўніверсітэта на інтэрнацыянальную студэнцкую навукова-тэарэтычную канферэнцыю «Ленінскія ідэі інтэрнацыяналізму і барацьба моладзі за антыімперыялістычную салідарнасць.

мір, дэмакратыю і сацыялізм». Шчыра, эмацыянальна гучалі на канферэнцыі выступленні студэнтаў з Афганістана, В'етнама, Кубы, Лаоса. Мы даведліся аб жыцці афганскага народа, аб тым, як Куба працягвае будаваць сацыялізм.

На экскурсіі па горадзе, якая была арганізавана пасля канферэнцыі, мы пазнаёміліся з гісторыяй г. Казані, яго выдатнымі мясцінамі. Крэмлём вежа Сююмбеки, музей А. М. Горькага, помнік М. Джалілі. Дом друку — усё аказала на нас вялікае ўражанне.

А вечарам у Маладзёжным цэнтры праходзіў конкурс палітычнай песні, на якім выступілі не толькі савецкія госці — дэлегаты, а і студэнты з ГДР, Балгарыі, Кубы, Лаоса, В'етнама, якія вучацца ў КДУ. Песні, што гучалі са сцэны на розных мовах, заклікалі ўсіх змагацца за мір, за шчасце на планеце.

Адбылася ў час злёту сустрэча дэлегатаў з рэктарам ўніверсітэта прафесарам А. І. Канавалавым. Мы даведліся аб поспехах КДУ ў падрыхтоўцы маладых спецыялістаў, навуковых адкрыццях і дасягненнях выкладчыкаў, студэнтаў.

Але самым памятным і хваляючым было для нас знаёмства з універсітэтам, яго аўдыторыямі, дзе вучыўся і атрымаў дыплом з адзнакай Уладзімір Ульянаў. У 40 кіламетрах

ад Казані, у сяле Какушына, дзе адбыўся сваю першую спылку студэнт У. Ульянаў, створаны музей, не наведваць які мы проста не маглі. Мы пабывалі і ў гістарычным музеі КДУ, Ленінскім мемарыяле, аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў бібліятэкі імя Лабаўскага.

Кульмінацыйным момантам злёту стаў мітынг антыімперыялістычнай салідарнасці, удзел у якім прынялі тысячы студэнтаў. На ім на розных мовах гучалі пратэсты супраць гоніў узрабэнняў, развязвання імперыялістамі аядернай вайны. Потым усе дружна спявалі патрыятычныя песні. Закончыўся мітынг сімвалічным спальваннем чучала капіталіста.

У апошні дзень работы злёту КіДаў дэлегаты розных гарадоў дзяліліся вопытам сваёй работы, выносілі некаторыя праблемы на агульнае абмеркаванне. Нам цікава было даведацца аб разнастайных формах работы КіДаў краіны, каб прымяняць іх па магчымасці ў сабе.

У Казані мы знайшлі сабе новых сяброў, сапраўдных інтэрнацыяналістаў, галоўная справа для якіх — барацьба за захаванне міру на зямлі.

А. ПШАКАВА,
А. МУХІНА,
студэнты 4-га курса
матфака, члены КіДа
«Саюз».

САЛІДАРНАСЦЬ І ПАДТРЫМКА

Міжнароднаму дню салідарнасці моладзі прысвечаліся разнастайныя мерапрыемствы, праведзеныя ў нашым ўніверсітэце на мінулым тыдні. У галоўным корпусе прапайшоў конкурс палітычнага плаката. На ім было прадстаўлена звыш 40 работ студэнтаў ГДУ. Самы актыўны ўдзел ў конкурсе прынялі эканамічны, матэматычны і фізічны факультэты. Асабліва трэба адзначыць студэнтаў біялагічнага факультэта з групы В-11 (камсорг Сяргея Ярмак), якія падрыхтава-

лі чатыры плакаты! На жаль, больш ніводная група гэтага факультэта не прадставіла на конкурс свае работы. Не ў мёру сваіх магчымасцей паказаў сябе гістфіль — тут змаглі выставіць на конкурс толькі адзін плакат. Сваю паслухнасць ва ўсіх справах, якія праводзяцца ў нашым ўніверсітэце, яшчэ раз паказалі геологі і студэнты факультэта фізвыхавання.

Сярод факультэтаў першае месца ў конкурсе прысуджана будучым эканамістам. Падзялілі першынство групы 0-42

эканамічнага, Ф-41 фізічнага і Р-21 гісторыка-філалагічнага факультэтаў. Назвы палітычных плакатаў-пераможцаў гавораць самі за сябе: «Выбрай» (маецца на ўвазе выбар паміж ічэславізмам, катэчоўным жыццём на зямлі і пачарам ідэяльнай вайны), «Вярніце мне Радзіму». У ліку лепшых работ таксама палітычныя плакаты «Свабоду патрыятам Чылі», выкананы студэнтамі эканомфака, плакат групы МП-15 «Другога дома няма» і «Вайне — не!» групы М-22.

Аўтары і выканаўцы лепшых палітычных плакатаў будуць узнагароджаны граматамі камітэта камсамола ГДУ.

У наш час у многіх кутках планеты, дзе пануе реакцыйны рэжым, прагрэсіўныя дзеячы, кінутыя ў засценні, падвяргаюцца катаванням і здзекам. Не з'яўляецца выключэннем і Уругвай. З 1973 года там на чале ўлады знаходзіцца ваенная хунта. 27 чэрвеня споўніцца тры гады з таго часу, як судовая палата забараніла ўсе грамадзянскія і палітычныя свабоды ва Уругваі. Жорсткія рэпрэсіі вядуцца супраць палітычных дзеячоў, Камуністычнай партыі і Саю-

Хорхе Масаравіч. Да дзяржаўнага пераворату Леон Лев выбыўся моладдзю Уругвая Генеральным сакратаром Федэральнага ўніверсітэцкіх студэнтаў Уругвая. Ён быў членам выканаўчага камітэта Саюза Камуністычнай Моладзі, працаваў разам з Хорхе Масаравічам, і пасля яго арэсту замяніў яго на пасадзе першага сакратара СКМ. Хорхе Масаравіч быў спачатку членам ЦК Саюза Камуністычнай Моладзі Уругвая, затым на з'ездзе яго абралі першым сакратаром ЦК.


Камуністычная партыя, Саюз Камуністычнай Моладзі Уругвая звярнуліся з заклікам да прагрэсіўных маладзёжных арганізацый усяго свету прыняць удзел у кампаніі салідарнасці з народам Уругвая за выратанне жыцця і вызваленне з турмы яго патрыятаў.

На факультэтах ўніверсітэта, падрыхтоўчым аддзяленні ГДУ трапілі мітынгі салідарнасці з народам Уругвая. На іх прагучалі словы пратэсту супраць дэспатызму ваеннай хунты, патрабаванні неадкладнага вызвалення Леона Лева і Хорхе Масаравіча. Былі сабраны сотні подпісаў студэнтаў пад зваротам, які патрабуе вызвалення уругвайскіх патрыя-

Студэнты ГДУ знаёмяцца з прадстаўленымі на конкурс палітычнымі плакатамі.



Студэнты ГДУ знаёмяцца з прадстаўленымі на конкурс палітычнымі плакатамі.



Студэнты ГДУ знаёмяцца з прадстаўленымі на конкурс палітычнымі плакатамі.

ДА ўВАГІ КУРАТАРАЎ І ПАЛІТІНФАРМАТАРАЎ!

Паведамляецца прыкладная тэматыка палітычных інфармацый і гутарак сярод студэнтаў у маі 1983 г.

І. ПЫТАННІ ПАЛІТЫЧНАГА ЖЫЦЦЯ НАСУСТРАЧ 80-ГОДДЗЮ ДРУГОГА З'ЕЗДА РСДРП

1. Утварэнне ленинскай партыі — заканамерны вынік грамадскага развіцця.

кага народа ў Вялікай Айчыннай вайне 1941—1945 гадоў). Матэрыял публікуюць усе газеты.

4. Працоўныя калектывы: правы і адказнасці (аб праекце Закона СССР аб працоўных калектывах і павышэнні іх ролі ў кіраванні прадпрыемствамі, установамі і арганізацыямі). Матэрыял публікуюць газеты «Звязда», пл. таксама газету «Правда» з 12 красавіка 1983 г.

II. ПЫТАННІ ЭКАНАМІЧНАГА ЖЫЦЦЯ

5. Рэалізацыя Харчовай праграмы — усенародная справа (аб ходзе выканання калектывамі заданняў Харчовай праграмы).

2. КПСС — партыя навукова-камунізму. Рэкамендуецца выкарыстаць пастанову ЦК КПСС «Аб 80-годдзі Другога з'езда РСДРП», апублікаваную ў газеце «Правда» 5 красавіка 1983 г.

3. Нягаснучы подзвіг (да 38-й гадавіны Перамогі савец-

ВІНШУЕМ!

Рэктарат, партком, грамадскія арганізацыі ўніверсітэта, дэканат фізічнага факультэта, калектывы кафедр тэарэтычнай фізікі горава ішчужоу кацшай Валерыя Мікалаевіча з прысуджэннем яму ВАКАМ вучонай ступені кандыдата фізіка-матэматычных навук і ЛІНГВІЧКА Аляксандра Дзімітрыевіча з пасяховай абаронай дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата фізіка-матэматычных навук.



Фота К. Дзімітравіч.

Твой вольны час

ЗМЯСТОЎНА І З КАРЫСЦЮ

У Інтэрнаце № 2 паспяхова прайшлі дні кафедры матэматычных праблем кіравання. Яны пачаліся з вечара-сустрэчы з супрацоўнікамі кафедры МПК і навукова-даследчай лабараторыі сістэмнага праграмавання, якая дзейнічае пры кафедрі. Перад студэнтамі выступіў не загадчык доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар В. П. Рубанік. Ён расказаў аб навуковых даследаваннях, якімі займаюцца цяпер члены кафедры,

аб навуковай рабоце студэнтаў, якія тут спецыялізуюцца.

Змястоўнае паведамленне зрабіў дацэнт кафедры МПК, кандыдат тэхнічных навук, навуковы кіраўнік НДЛСЦ І. В. Максмей. Яго выступленне было прысвечана аналізу вынікаў навуковых даследаванняў, якія праводзяцца ў апошнія гады ў НДЛСЦ, перспектывах развіцця гэтых работ у будучым, рабоце ў лабараторыі маладых спецыялістаў —

нашых былых выпускнікоў.

Выступаўшым было задана пмаат пытанніў аб розных аспектах работы супрацоўнікаў кафедры са студэнтамі.

У рамках дзеін кафедры адбыўся сеанс адначасовай гульні ў шахматы, які даў чэмпіён Спартакіяды БССР, кандыдат у майстры спорту, загадчык лабараторыі НДЛСЦ У. А. Караткевіч. Гульня выклікала ў студэнтаў матфака вялікую цікавасць. Матч працягваўся ка-

ля гадзіны, прытым на некаторых дошках ішла даволі ўпартая, напружаная барацьба. Выйграць у чэмпіёна — вялікі гонар! А прайграць — таксама не сорамна, таму што гуляеш з вопытным шахматыстам. Таму студэнты правялі турнір з вялікім азартам. Сярод спрабуючых свае сілы ў шахматах была толькі адна дзяўчына — студэнтка 4-га курсу матфака Наталля Карава. Ёй і ўдалося выйграць у У. А. Караткевіча. На астатніх дошках была зафіксавана перамога чэмпіёна Спартакіяды БССР.

С. БАДРУНОУ,
старшы куратар
Інтэрната № 2.

ЗАПРАШАЮЦЬ УКРАЇНСКІЯ АРТЫСТЫ

5 мая ў г. Гомелі пачынаюцца гастролі Чарнігаўскага абласнога музычна-драматычнага тэатра імя Т. Р. Шаўчэнка. Пэрыядычна творчыя калектывы Гомеля і Чарнігава, гарадоў суседзяў і лабрацімаў, прадстаўнікі тэатральнага мастацтва дзвюх братніх рэспублік паказваюць свае лепшыя сцэнічныя творы.

У гэтым годзе Чарнігаўскі тэатр заканчвае свой 57-ы тэатральны сезон. Перад яго калектывам стаяць вялікія задачы арганізацыйнага і творчага плана. Наш тэатр заўсёды імкнўся шукаць сваё станоўчае гора, свой рэпертуар і выразныя сродкі, якія б адпавядалі эстэтычным і духоўным запатрабаванням глядача.

У час нашых гастроляў працоўныя, моладзь, студэнцтва і школьнікі змогуць убачыць на сцэне Гомельскага абдрамтэатра, на іншых сцэнічных пляцоўках горада і вобласці спектаклі самых разнастайных аўтараў. Украінскія класічныя музычна-драматычныя творы М. Старицкага «За дзвума зайцамі» і Г. Квітки-Асновяненкі «Шальменка-дзяньчык», класічныя апэрыты І. Кальмана «Сільва» і «Марыца» будуць паказаны гомельскім глядачам. У рэпертуары тэатра таксама творы замежных аўтараў — «Мая цудоўная ледзя» Ф. Лоу і «Джэні Герхард» па Т. Драйзеру. Але ўсё ж вылучае месца належаць творам савецкіх аўтараў, сучаснай драматургіі. Глядачы убачаць сумную камедыю Украінскага аўтара Л. Ніканенкі «Чужы» і трагікамедыю «Парог» беларускага драматурга А. Дударава, камедыю грузінскага аўтара Г. Канчэлі «Выхадкі Ханумы» і скамарошныя пацехі Б. Рыцэра і В. Канстанцінава «Ляўша» па твору Н. Ляскова.

Калектыв тэатра не забывае і пра юных глядачоў. Для малодшых школьнікаў мы пакажам казку «Пунсовае кветачка» па П. Ансакву. У рэпертуары тэатра шырока заняты вядучыя майстры тэатра і творчая моладзь. Мы з нецярпеннем чакаем сустрэчы з нашымі добрымі, але патрабавальнымі сябрамі-гамельцамі, каб павесці з імі прамую і ішчырую размову на нашых спектаклях, канцэртах, творчых сустрэчах аб самым важным, высокім прадвызначэнні чалавека на зямлі і аб свеце цудоўнага — свеце тэатра.

С. ЦЕРАКІОУСКІ,
в. а. галоўнага рэжысёра
Чарнігаўскага абласнога
музычна-драматычнага
тэатра.

Рэдактар Ул. БАЛОГА.

Дэканат, прафбюро фізічнага факультэта і кафедра агульнай фізікі выказваюць глыбокае спачуванне старшаму навуковому супрацоўніку **ІУМЕНАВУ** Васілю Васільеву з выпадку палаткаўшага яго гора — смерці **БАЦЬКІ**.

Дэканат, дысамоўскае і прафсаюзнае бюро, студэнцтва матэматычнага факультэта смуткуюць з выпадку смерці студэнта гр. **М-31 АТАНАВАЙ** Алены Дамітраўны і выказваюць глыбокае спачуванне яе бацькам і родным.

СПОРТ ЧЭМПІЁН СПАРТАКІЯДЫ

Мы ўжо неаднаразова паведамлялі аб паспяховым выступленні на барцоўскіх дыванах другакурсніка факультэта фізыхавання майстра спорту СССР Н. Айвазіна. Сваё высокае майстэрства ў вагавай катэгорыі да 48 кг ён прадэманстраваў і ў г. Гродна, дзе завяршыўся чэмпіянат рэспублікі па вольнай барацьбе ў праграме VIII летняй Спартакіяды БССР. Разам з вышэйшай узнагароднай Нарой заваяваў пудэўку для ўдаслу ў прадстаічай Спартакіядзе народаў СССР.

Бронзавыя ўзнагароды дасталіся выхаванцам факультэта фізічнага выхавання Сяргею Дзячэнку (62 кг) і Сяргею Зувічу (100 кг).

Асобна хочацца сказаць пра другакурсніка эканамічнага факультэта Віктара Падольскага (82 кг), трэнерам якога з'яўляецца А. Хатылёў. Ён выступаў у асабістым заліку і вышаў пераможцам, заваяваўшы званне чэмпіёна рэспублікі. Пры гэтым Віктар выканаў нарматыў для прысваення звання майстра спорту СССР. **В. КАЛЯДА,** трэнер.

ПЕРАМОГА ГІМНАСТАЎ

Горад над Нёманам — Гродна прымаў мацнейшых гімнастаў студэнцкага таварыства рэспублікі. Яны аспрэчалі першынство па праграме круглагадой спартакіяды СДСТ «Буравеснік». З уздымам выступіла каманда нашага ўніверсітэта (трэнер — В. Сісьюў). Яна набрала 681 ачко і ўпэўнена выйшла на першае месца.

У саборніцтвах па праграме майстроў спорту вызначыўся студэнт чацвёртага курса факультэта фізыхавання Канстанцін Мілер. На чатырох снарадах ён увайшоў у лік прызёраў і заняў трэцяе асабістае месца па суме ўсіх практыкаванняў. Прызёрамі ў асобных практыкаваннях сталі таксама студэнты факультэта фізыхавання Сяргей Курыла і Андрэй Акулюшын.

нени граматска-эканамічных фармацый. Ён стварыў навуковую палітычную эканомію адкрыў крыніцу ўзбагачэння буржуазіі — прыбавачную вартасць, раскрыў тайну і механізм эксплуатацыі працоўных пры капіталізме яго рэвалюцыйнага зваржэння. К. Маркс абгрунтаваў гістарычную місію рабочага класа, які быў закліканы знішчыць капіталізм і ўзначаліць будаўніцтва сацыялізму. Ён выпрацаваў строга навуковы дыялектычна-матэрыянавы метад даследавання прыроды і грамадства, метадалогію пралетарскага класавога пазнання грамадскіх працэсаў і падзей.

У сваёй геніяльнай працы «Капітал» К. Маркс сфармуляваў асноўны эканамічны закон капіталізму — закон вытворчасці і прысваення капіталістамі прыбавачнай вартасці — крыніцы даходаў усіх эксплуатацыйных класаў у капіталістычным грамадстве. Ён выстыяніў закон капіталізму ўсеагульнага закона капі-



КРОС БЫЎ МАСАВЫМ

26 красавіка быў праведзены вясновы лёгкаатлетычны крос, які ўваходзіў у праграму ўніверсіяды і прысвячаўся 113-ай гадавіне з дня нараджэння У. І. Леніна. На старт выйшла больш 400 студэнтаў.

У бегу на 500 м першай сядрод дзяўчат была Антаніна Дудзянкова з матэматычнага факультэта. Яе вынік — 1.27,4. Другое і трэцяе месцы занялі адпаведна студэнткі гісфіла Алена Драгунова і Наталля Пяшкун.

На дыстанцыі ўдвая даўжэйшай чэмпіёнкай ўніверсіятэа з вынікам 3.14,7 стала А.

Кутасавя з матфака. Яе сяброўкі па камандзе І. Таўкіна і І. Бандэюк занялі наступныя прызавыя месцы.

У мужчын хутчэй за ўсіх пераадолеў адзін кіламетр — за 2.36,2 — студэнт факультэта фізыхавання М. Рудзянкоў. Толькі на 0,4 секунды адстаў ад яго таварыш па камандзе М. Цярэшчанка. Трэцім прызёрам стаў студэнт фізічнага факультэта В. Храмянкоў.

У бегу на 3000 м усе прызавыя месцы дасталіся студэнтам геалагічнага факультэта: адпаведна А. Клімковіч, П. Ганчарову і У. Бубнову.

Саборніцтва прайшлі арганізавана. Пераможцы і прызёры ўзнагароджаны граматамі, медалямі і салодкімі прызамі — тартамі.

Двама днямі раней праводзіўся гарадскі лёгкаатлетычны крос, на якім нашы студэнты сталі пераможцамі ў камандным заліку па групе ВНУ.

В. КАЛАЧОУ,
галоўны сакратар
саборніцтваў.

На здымку: адзін з забегав дзяўчат.
Фота К. Дэмтэркі.

У БАРАЦЬБЕ ЗА КУБАК

У горадзе Цярнопалі праведзены саборніцтва па вяславанню на байдарках і каное на кубак ЦС «Буравеснік». Выдатна пачаў сезон чацвёртакурснік факультэта фізыхавання майстра спорту СССР Уладзімір Паўлавец. Ён першым прывёў сваё каное да фінішнага створу ў гонках на 500 м і паказаў другі вынік на дыстанцыі ўдвая даўжэйшай.

У. ПАУЛЮЧОУ,
трэнер.

ГАРАНТЫЯ АТРЫМАННЯ КНІГІ

Штогод выдавецтва краіны публікуюць тэматычныя планы выпуску літаратуры на будучы год. Гэта робіцца з мэтай папярэдняга азнаямлення чытачоў з плануемай да выдання літаратурай па самых разнастайных галінах ведаў, устанавлення аб'ёму тыражу выданняў на аснове папярэдніх заказаў. Азнаямленне з тэматычнымі планами выдавецтваў можна ў кнігарні № 19 па вул. Савецкай, 106, аформіць тут папярэдні заказ на патрэбную кнігу. Гэта гарантуе вам своєчасовую дастаўку неабходнай літаратуры.

Выдавецтва палітычнай літаратуры ЦК КПСС заланавала выпусціць у наступным годзе выданні, якія расказваюць аб выкананні рашэнняў XXVI з'езду ЦК КПСС, майскага (1982 г.) і наступных Пленумаў ЦК КПСС, рэалізацыі Харчовай праграмы. У план уключаны таксама многія юбілейныя выданні да 115-й гадавіны з дня нараджэння У. І. Леніна.

Творы класікаў марксізму-ленінізму выдаюцца Палітвыдавцтвам кожны год. Плануюцца новыя выданні: «К. Маркс, Ф. Энгельс, У. І. Ленін аб дыялектычным і гістарычным матэрыялізме», «К. Маркс, Ф. Энгельс, У. І. Ленін аб камуністычным выхаванні» і інш. Літаратура па марксіска-ленінскай філасофіі і навуковаму камунізму, выпускаемая Палітвыдавцтвам, прадстаўлена серыйнымі выданнямі, якія ста-

вьяць мэтай паказаць, якую ролю адгрывае марксіска-ленінская філасофія і тэорыя навуковага камунізму ў жыцці грамадства, асобы.

Палітвыдавцтва будзе працягваць выпуск серыі «Актуальныя праблемы гістарычнага матэрыялізму», «Над чым прадуць, аб чым спрачаюцца філосафы», «Асоба, мараль, выхаванне».

Раздзел гістарычных навук будзе прадстаўлены кнігамі па гісторыі нашай дзяржавы, грамадства, кнігамі аб Вялікай Айчыннай вайне.

У раздзеле па эканоміцы будзе выпускацца літаратура па праблемах Харчовай праграмы, з дзевяці выданняў чытачоў зацікавіць новае — «Гаспадарчы механізм краіны — членаў СЭУ». Па прасьбе чытачоў намерана выпускаць зборнікі, «Кладзеньня з лепшых памфлетаў серыі «Уладары капіталістычнага свету».

Новыя кнігі выйдуч таксама ў раздзеле па міжнародным адносінах, міжнароднаму камуністычнаму руху, па педагогічнай навуках.

Падрабязныя дзедкі па афармленню папярэдніх заказаў на літаратуру Палітвыдацтва, а таксама выдаеццаў «Недра», «Хімія», «Педагогіка», «Русскі язык», «Юрыдыцкая літаратура» вы зможаце атрымаць у кнігарні № 19.

Н. ШАТОН,
прадавец магазіна.

ректора, комитета ЛКСМБ и профкомов Гомельского Гомельскага абласнога фабрына «Палесдрук» Дзяржмагітэа БССР вул. Савецкая, 104, п. 3-11, т. 56-16-52.